

ЗВЯЗДА


ОРГАН ЦК І МЕНСКАГА АБКМА КП(б)Б

№ 285 (6261) | 12 снежня 1938 г., панядзелак | ЦАНА 10 КАП.

СЕННЯ СОВЕЦКІ НАРОД АДЗНАЧАЕ 1-Ю ГАДАВІНУ З ДНЯ ВЫБАРАЎ У ВЯРХОЎНЫ СОВЕТ СССР, ГІСТАРЫЧНАГА ДНЯ БЛІСКУЧАЙ ПЕРАМОГІ СТАЛІНСКАГА БЛОКА КОМУНІСТАУ І БЕСПАРТЫЙНЫХ

„...Такія свабодныя і сапраўды дэмакратычныя выбары маглі ўзнікнуць толькі на глебе таржаства соцыялістычных парадкаў, толькі на базе таго, што ў нас соцыялізм не проста будзеца, а ўжо ўвайшоў у быт, у штодзённы быт народа“.

(З прамовы таварыша І. В. Сталіна на перадвыбарчым сходзе выбаршчыкаў Сталінскай выбарчай акругі г. Масквы 11 снежня 1937 г.)



Выступленне таварыша І. В. СТАЛІНА на перадвыбарчым сходзе выбаршчыкаў Сталінскай выбарчай акругі г. Масквы 11 снежня 1937 г. Фото М. Калашнікова.

МАЦНЕЕ БЛОК КОМУНІСТАУ І БЕСПАРТЫЙНЫХ

Сёння ўсіх Савецкая краіна з велічавым энтузіязмам адзначае першую гадавіну з дня выбараў у Вярхоўны Совет Саюза ССР. 12 снежня 1937 года пачаліся савецкія выбары на аснове вялікай Сталінскай Канстытуцыі аднадушна выбараў у свой соцыялістычны парламент лепшых з лепшых людзей, якіх патрыяты, верных асноў і дэкор радзімы.

Гэты дзень назаўсёды астанеца ў памяці, як „сапраўды ўсенароднае свята нашых рабочых, нашых сялян, нашай інтэлігенцыі. Ніколі ў свеце яшчэ не была такіх сапраўды свабодных і сапраўды дэмакратычных выбараў, ніколі! Гісторыя не ведае другога такога прыкладу“ (І. Сталін).

З небылым палітычным уздымам, з поспехамі і шчасцямі, з імем Сталіна на вуснах ішлі мільёны працоўных да выбарчых урнаў, каб аддаць свой голас за партыю большэвікоў, за вялікага і мудрага правадзіра і настаўніка таварыша Сталіна, за кандыдатаў магутнага сталінскага блока камуністаў і беспартыйных.

Гэта была велічавая дэманстрацыя нацыянальна маральна-палітычнага адзінства народаў СССР, іх гарачай любові да радзімы, бязмежнай аднанасці справе камунізму.

Выбары паказалі, што ў нашай краіне адзіны адно пэрадзе вялікіх сілы — народ і камунізм.

98,8 процанта агульнай колькасці выбаршчыкаў СССР прыняло ўдзел у галасаванні. За кандыдатаў блока камуністаў і беспартыйных, выступаўных у Совет Саюза, галасавала 98,8 проц. і ў Совет Нацыянальнасцей — 97,8 проц. Такіх бліскучых вынікаў выбараў магутны толькі ў нашай краіне, дзе няма памешчыкаў і капіталістаў, дзе няма эксплуатацый чалавеча чалавечам, дзе соцыялізм увайшоў у быт, дзе пышна квітнеюць брацкае супрацоўніцтва, давер'е і дружба рабочых, сялян і інтэлігенцыі.

Результаты выбараў паказалі ўсю свету вялікую магутнасць краіны соцыялізма, над якой ярка гарыць сонца Сталінскай Канстытуцыі. Яны паказалі, што народы СССР поўнаасцю дэмакратыі свай камуністычнай партыі, свайму Савецкаму ўраду, што палітыка партыі і ўрада палкам і поўнаасцю супадае з інтарэсамі народных мас.

Ні ў адной капіталістычнай краіне ніколі не было і не можа быць такіх вынікаў на выбарах у буржуазны парламент.

Там выбары праходзяць у абстаноўцы класавых сутычак, класавай варо-

жасці і напівку на выбаршчыкаў з боку буржуазіі, капіталістаў, памешчыкаў і банкіраў. Резултаты выбараў у капіталістычных краінах паглядна паказваюць усю глыбіню неспрымальных супярэчнасцей паміж кіруючым класам эксплуатацый і мільёнамі эксплуатаемых, усю хісткую буржуазнай „дэмакратыі“.

У фашыскай Германіі насельніцтва зусім пазбаўлена якіх-бы та ні было дэмакратычных правоў і свабод. Гітлераўскія нацыяналісты замянілі народныя свабоды турмамі і шчыбеніцамі, дэмакратычныя правы — жудаснымі рэпрэсіўнымі катаваннямі працоўных. Фашысцкія гарны абвясцілі свай „Эмблемой сяброў катэ, свай сцягам — арыштуна кавалкі чалавечлага цела“.

Толькі ў нашай судоўнай краіне па справе ажыццэўлены самыя дэмакратычныя свабоды і правы, толькі ў Савецкім Саюзе ўсе народы, усё грамадзяне, незалежна ад іх расавай і нацыянальнай прыналежнасці, ад полуу, узростага і маёмаснага стану, аднолькава карыстаюцца вялікімі сапраўды дэмакратычнымі правамі, высечанымі залатымі літарамі на скаржыхалі Сталінскай Канстытуцыі.

Першымі дэпутатамі ў соцыялістычны парламент народ выбараў таго, хто даў яму радасці і шчасце, хто выдзе нашу краіну ад перамогі та пераможцаў, — таварыша Вялікай Канстытуцыі СССР таварыша Сталіна і яго баявых саратнікаў.

Народы нашай краіны выбралі ў свай вышэйшый орган дзяржаўнай улады самых знатных людзей — лепшых стыханаўцаў прамысловасці і сельскай гаспадаркі, людзей навукі і мастацтва, слаўных пагранічнікаў, камандзіраў і байцоў любімай Чырвонай Арміі.

Разам з мандатамі дэпутатаў, савецкі народ даў свай выбаршчыкам наказ, каб яны строга выконвалі ўказанні таварыша Сталіна аб тым, якім павінен быць дэпутат.

„...каб яны аставаліся на вышэйшым свайм зладзе, каб яны ў свай рабоне не спускаліся да ўзроўню палітычных абыватляў, каб яны аставаліся на пасту палітычных дэячоў ленынскага тыпу, каб яны былі такімі-ж яснымі і наўнымі дэячамі, як Ленін, каб яны былі такімі-ж бясстрашнымі ў бая і баялістасымі да ворагаў народа, якім быў Ленін, каб яны былі свабодны ад усякай панікі, ад усякага падабенства панікі, каб яны пачынае ўскладняцца і на гарызонце вырысваюцца чыста-рэбуда, небысепа, каб яны былі гэтака-жа свабодны ад усякага падабенства панікі, як быў свабодны Ленін, каб яны былі гэтака-жа мудры і лепшыя пры вырашэнні складаных

пытанняў, дзе патрэбна ўсебаковы арыентацыя і ўсебаковы ўлік усіх плюсаў і мінусаў, якім быў Ленін, каб яны былі гэтака-жа праўдзівы і чэсны, якім быў Ленін, каб яны гэтака-жа любілі свой народ, як любіў яго Ленін“.

Гэтыя ўказанні вялікага правадзіра дэпутаты палкамлі ў аснову ўсёй свай работы. За мінуўшым год яны праішлі вялікую школу дзяржаўнага кіравання, набылі значны вопыт, несна звязаліся з масамі выбаршчыкаў. На адбыўшыся ў гэтым годзе першай і другой Сесіях Вярхоўнага Совета СССР дэпутаты з выключнай адданасцю, магчыма толькі ў савецкім парламенце, вырашалі важнейшыя дзяржаўныя пытанні і зацвердзілі законы, паграмавалі на далейшы росквіт краіны соцыялізма, рост яе магутнасці і абароназдольнасці.

Разам з усімі народамі вялікага Савецкага Саюза працоўныя БССР аднадушна выбралі 12 снежня 1937 года ў Вярхоўны Совет СССР свайх лепшых выбаршчыкаў. 97,4 проц. выбаршчыкаў Савецкай Беларусі прымаца ўдзел у галасаванні, з іх за кандыдатаў блока камуністаў і беспартыйных, выступаўных у Совет Саюза, аддалі свае галасы 98,7 проц. і ў Совет Нацыянальнасцей — 98,4 проц.

Рабочыя, сяляне, савецкая інтэлігенцыя БССР лічыць за вялікае шчасце для свай моль сваймі першымі дэпутатамі Вярхоўнага Совета рэспублікі лепшага друга беларускага народа, роднага баньку і правадзіра — таварыша Сталіна і яго слаўных саратнікаў. Беларускі народ ганарыцца тым, што любімы нарком абароны — першы маршал Савецкага Саюза Клімент Еўрамавіч Варашылаў з'яўляўся дэпутатам Вярхоўнага Совета СССР ад працоўных сталіні БССР — Менска.

Радасны і шчаслівы ідзе беларускі народ па светлым шляху да новых і новых перамог. З велічавым энтузіязмам рыхтуецца ён адзначыць дваццацігоддзе свай дзяржаўнасці, якой абавязан Вялікай Канстытуцыяй соцыялістычнай рэвалюцыі, большэвіцкай партыі і вялікаму Сталіну.

Сёння, у дзень слаўнай гадавіны першых выбараў у Вярхоўны Совет СССР, савецкі народ яшчэ раз выказае давер'е свай дэпутатам, яшчэ раз дае ім наказ:

— Будзьце такімі, як Ленін, як Сталін!
— Сёння савецкі народ яшчэ раз ва ўсё галасе ўсклікае:
— Няхай жыве Сталінская Канстытуцыя!
— Няхай жыве тварэн Канстытуцыі СССР — наша сонца, наша радасць — наш Сталін!

ДАСТОЙНА СУСТРЭНЕМ ДВАЦЦАЦІГОДДЗЕ БССР!

ВЫДАТНАЯ ПЕРАМОГА ХАРЧОВАЯ ПРАМЫСЛОВАСЦЬ РЭСПУБЛІКІ ВЫКАНАЛА ГАДАВЫ ПЛАН

Рабочыя, работнікі, камандзіры вытворчасці, інжынерна-тэхнічныя работнікі харчовай прамысловасці БССР узялі на сябе абавязальства да гадавіны выбараў у Вярхоўны Совет СССР — 12 снежня — выканаць гадавы план. Сваё слова харчавікі стрымалі.

Харчовая прамысловасць рэспубліканскага і саюзнага значання 11 снежня 1938 года выканала гадавы план. Выпушчана прадукцыі на 377.498,8 тысяч рублёў пры гадавым плане ў 369.866,2 тысячы рублёў (у няменных паках), што складала 102,1 проц.; у тым ліку па рэспубліканскай прамысловасці выпушчана прадукцыі на 269.485,4 тысячы рублёў пры плане 268.796 тысяч рублёў — 100,3 проц. У параўнанні з 1937 годам выпуск прадукцыі павялічыўся на 64,8 мільёна рублёў.

Зараз рабочыя, інжынерна-тэхнічныя работнікі харчовай прамысловасці рэспублікі рыхтуюць дастойную сустрэчу слаўнаму юбілею 20-годдзя стварэння БССР. К 1 студзеня 1939 года харчовая прамысловасць рэспублікі выпусціць дэятковай прадукцыі на 19 — 20 мільёнаў рублёў.

Таксама разгорнута работа па ўзроўню падрыхтоўцы да надыходзячых новага гаспадарчага года.

І. ГОРЬН,

народны камісар харчовай прамысловасці БССР.

ПОСПЕХІ ВАГОННЫХ МАЙСТРАЎ

ОРША. (Па тэлефону). Выдатных поспехаў дасягнулі пазыяны вагонныя майстры чацвертага вагоннага участка ст. Орша тт. Голяс Нікіфар і Любечні Станіслаў. Днямі яны даставілі маршутны поезд вагой у 2070 тон з станцыі Унеча ў Ленінград. На працягу ўсяго шляху — 910 кілометраў — поезд следаваў без заліўкі і экіпіроўкі бунке. Не было ні адной адпаві і затрымак на тэхнічнай няспраўнасці і гарышчы бунке. Майстры заканомлі за рэйс 220 кілограмаў амазачнага матэрыялу.

Тав. Голяс і Любечні даказалі, што пазыяны можна вадзіць без заліўкі і экіпіроўкі бунке на вялікіх участках, эканомячы многа бункеамазачнага матэрыялу.

Начальнік Заходняй чыгункі абвясціў гэтым таварышам падзяку і выдзі кожнаму з іх грашовую ўзнагароду.

Тт. Голяс і Любечні абавязаліся ў бліжэйшыя дні правесці поезд без заліўкі і экіпіроўкі бунке на адлегласці 1500 кілометраў.

А. КЛЕБЧА.

Выканалі гадавую праграму

У снежні 1938 года ў горадзе Нова-Беліца быў пущан першы ў Саюзе завод ізаляцыйных пліт. Пліты вырабляюцца з адмыслай ваніліна-сепілінавай вытворчасці і шырока прымяняюцца ў жыллёвым будаўніцтве і т. д.

10 снежня завод выканаў гадавую праграму, выпушчыўшы 3.991 тону дрва-валакністых ізапліт.

БАВРУЙСК. (Па тэлеграфу). Канцліперская фабрыка «Чырвоны харчавік»

на 10 снежня выканала гадавую вытворчую праграму. Гадавы план у паках 1926—27 гг. складала 19.668 тыс. рублёў. Выпушчана прадукцыі на 19.681 тыс. руб. — 100,1 проц.

Калектыў рабочых, работнікі і інжынерна-тэхнічныя работнікі абавязаліся да канца года выпусціць дэятковай прадукцыі на два мільёны рублёў.

Г. Б. ХАЗАН,

дырэктар бабруйскай фабрыкі «Чырвоны харчавік».

НА СЕСІІ АКАДЭМІІ НАВУК БССР

Учора, 11 снежня, на Сесіі Акадэміі навук БССР першым быў заслуханы лакал прафесара Тіміразеўскай сельскагаспадарчай акадэміі тав. М. Я. Чыжэўскага на тэму: «Роля савезаваротаў у павышэнні ўраджайнасці і сістэма апрацоўкі глебы ў савезавароце».

Тав. Чыжэўскі падрабязна і разгорнута гаворыць аб заладах узяцця і асаваення правільных савезаваротаў, аб рашаючай ролі савезаваротаў у павышэнні ўраджайнасці.

Асобна тав. Чыжэўскі спыняецца на вопыце перадавых калгасаў і звышнэй рэспублікі, якія дасялі высокіх ураджайнаў. Дакладчык называе калгасы імя Кірава, Мясціслаўскага раёна, «Другая піліголка», Талчыскага раёна, «Чырвоны Берэг», Аршанскага раёна, і іншых, атрымаўшых высокія ўраджайны збожжавых і ільняў. Ён гаворыць аб вопыце звышнэй П. Сенчала, Талчыскага раёна, атрымаўшага 13 цэнтнераў ільнявалакна з гектара, аб вопыце дэпутата Вярхоўнага Совета БССР тав. Саранчук, Рэўнацкага раёна, атрымаўшага на 14 цэнтнераў ільнясемя з гектара і т. д.

У сувязі з тым, што да канца 3-й палігокі намятаецца павялічыць колькасць конепараў на 180 проц., рагатаў жывёлы на 199,3 проц., свіней — 167 і авечаў на 200 проц., патрэбна будзе значна павялічыць плошчу пасева шматгадовых траў. Дакладчык паасцю ахарактарызаваў розныя савезавароты.

ты, якія павінны быць уведзены ў абласцях БССР.

Прафесар Горацкага сельскагаспадарчага інстытута тав. П. Е. Грэбенікаў выступіў з дакладам «Асноўныя праблемы атрымання высокіх ураджайнаў айзай і яравой пшаніцы і проса ва ўмовах БССР». Дакладчык лічыць асабліва эфектыўнымі метады для атрымання высокіх ураджайнаў яравыяны, прымяненне ўгнаенняў, папяркму, абнаўленне насення па металу акадэміка Лысенка.

З павеламненнем аб стыханаўскай руху ў сельскай гаспадарцы БССР і заладах навукова-даследчых устаноў выступіў кандыдат сельскагаспадарчых навук І. Ц. Чарняўскі. Тав. Чарняўскі крытыкуе кіраванне Акадэміі навук БССР за тое, што яно не займаецца вывучэннем вопыту стыханаўцаў сельскай гаспадаркі, і ў гэты-ж час не дапамагае ім у авалоданні агранавукай.

Учора сесія таксама заслухала даклады праф. П. Я. Вейса — «Канструкцыя глебаапрацоўчых і пасевных машын у сувязі з аграрна-тэхнічнай высокай ураджайнасцю ільняў у трэцяй палігоцы» і даклад акадэміка О. К. Кедрова — «Праблема хімізацыі соцыялістычнага земляробства БССР у сувязі з уводненнем правільных савезаваротаў».

АДКРЫЛАСЯ КАНФЕРЭНЦЫЯ ЛКСМБ ВАРШЫЛАЎСКАГА РАЁНА

Учора ў менскім клубе дзяржаўнага акрылася 3-я канферэнцыя камсамольна-Варшывлаўскага раёна. З вялікім уздымам, пад бурныя апаві і воклічы ў гонар большэвіцкай партыі, вялікага Сталіна і яго саратнікаў удзельнікі канферэнцыі выбралі ганаровы праэдыум у саставе членаў Палітбюро ЦК ВКП(б) на чале з таварышам Сталіным, а таксама таварышамі Берыя, Дзімітрава, Тэльмана і Хосе Дыяса.

Пасля выбараня кіруючых органаў канферэнцыя заслухала справязаны даклад тав. Мальчэўскага аб рабоне райкома камсамольна. Дакладчык прывёў мноства фактаў з работы прывічных камсамольскіх арганізацый, расказаў аб памылках, данушчаных у справе выкрывіцы ворагаў народа ўнутры камсамольна, і крытыкаваў недахопы ў палітычна-выкаваўчай рабоне. Арганізацыйна гуртыгавыя работы, якія пераважаюць да гэтага часу, не задавальваюць

слухачоў. Былі такія гурты, у якіх удзельнічалі камсамольны з вышэйшай, сярэдняй і ніжэйшай асветай. Недахопы ў галіне палітычнага выхавання яшчэ марудна ліквідуюцца.

Тав. Мальчэўскі крытыкаваў ЦК камсамольна за слабое падпарадкаванне большому гілому кіраўніцтву ЦК ВЛКСМ, а таксама моцна крытыкаваў абком і гарком камсамольна за асцюнасць сапраўднага кіраўніцтва райкомам.

Пад бурныя апавісменты і радасныя воклічы: «Няхай жыве лепшы друг і настаўнік моладзі вялікі Сталін!», «Камсамольскае ўра любімаму Сталіну!», «Дзякуй вялікаму Сталіну за шчасліваю моладзясць!», — удзельнікі канферэнцыі пасля прывітальнага тэлеграму таварышу Сталіну.

Сёння канферэнцыя прадаўжае сваю работу.

СПАБОРНІЦТВА ЦЭХАЎ

Учора ва ўсіх пехах менскай швейнай фабрыкі імя Крупскай рабочыя і работніцы з вялікім калектывам фабрыкі «Кастрычнік» аб арганізацыі дастойнай сустрэчы XX-годдзя ўтварэння БССР.

Шырока разгорнутае соцыялістычнае спаборніцтва паміж цэхамі, брыгадамі і асобнымі рабочымі прынесла свае багатыя плады. Учора фабрыка выканала гадавую вытворчую праграму. Выпушчана прадукцыі на 9.589 тысяч рублёў. Сабеконт прадукцыі за 10 месяцаў зніжан супроць плана на 3,4 проц.

Першае месца ва ўнутрыфабрычным спаборніцтве заваяваў трэці пэх (начальнік т. Каплан). 10 лент гэтага пеха сістэматычна выпускаюць высокакаласную прадукцыю, поўнаасцю ліквідавалі брак.

Многія стыханаўцы фабрыкі за апошні час павялілі сваю выпрацоўку. Стыханаўца т. Брамброт выконвае сваю норму ў сярэднім на 234 проц. Тав. Шаўека, Кукучнікава — на 200 проц., вышывальшчыца Манука — на 335 проц.

Да ўсенароднага свята — гадавіны выбараў у Вярхоўны Совет СССР — на фабрыцы закончана будаўніцтва інтэрната на 100 ложкаў.

Да канца года прадпрыемства выпусціць прадукцыі звыш плана на 643 тысячы рублёў.

800 ТЫСЯЧ ДЭЦЫМЕТРАЎ ХРОМУ ПАВЫШАНАЙ ЯКАСЦІ

Зварот калектыва фабрыкі «Кастрычнік» сустраў шырокую падтрымку на менскай скурзаводзе «Большэвік». Учора пасля работы першай змены адбыліся цэхавыя сходкі, на якіх абмяркоўвалася лісьмо швейнікаў.

Выдатных поспехаў у рабоне дасягнуў першы хромовы пэх. 8 снежня ён дэятрмінова выканаў сваё гадавое заданне на 101 проц. За першую дэятку снежня пэх выпусціў дэяткова прадукцыі на 100 тысяч рублёў.

Другі хромовы пэх пачаў выпрацоўваць хром павышанай якасці. У снежні ён дасяе 800 тысяч дэцыметраў гэтага тавару.

Перадвыя стыханаўцы заводу: набыўшчыца Чарнікава, глейтоўшчыца Канарскі, рамшчыца Пасенюк штодзень выконваюць сваю норму на 150—200 процантаў.

АНТЫСОВЕЦКАЯ ВЫЛАЗКА Ў МІЛАНЕ

РЫМ, 11 снежня. (ТАСС). Учора ў Мілане групай фашысцкіх хуліганцаў была арганізавана дэманстрацыя супроць генеральнага консульства СССР; у будынку консульства было выбіта аяно і была зроблена спроба, прамаўцы дзверы, уварвацца ў паміянкане консульства на другім паверсе.

Сёння прэфект Мілана ў адказ на пратэст генеральнага консула СССР выразіў спачуванне з поваду зладуўшася і абяцаў прыняць меры да недапушчэння паўтарэння падобных выпадкаў, да пакрышкі матэрыяльных страт і да вылучэння віноўнікаў у спробе ўтаржэння ў генеральнае консульства.

Паўпрэстава СССР у Рыме звярнула ў міністэрства замежных спраў з нотай, у якой патрабуе неадкладнага расследвання правакацыйнай выхадкі ў Мілане.

ВАЕННЫЯ ПРЫГАТАВАННІ ІТАЛІІ СУПРОЦЬ ФРАНЦЫІ

ЛОНДАН, 11 снежня. (ТАСС). Агенцтва Брытань Юнайтэд Прэс паведавала з Туніса, (Французская калонія ў Паўночнай Афрыцы), што з абодвух бакоў граніцы, паміж Лівіяй і Тунісам, акампаніраваны буйныя сілы італьянскай і французскай арміі.

ПАРЫЖ, 11 снежня. (ТАСС). Газета «Эвр» паведамае, што ў Лівіі (італьянскай калонія ў Паўночнай Афрыцы) колькасць італьянскіх войск дэяткае зараз 80 тысяч чалавек. На востраве Паніелерыя скампаніравана некалькі сот італьянскіх самалётаў.

Агульны кантынгент італьянцаў у Лівіі, канцэнтруемых для настульнення на Туніс, дэяткае амаль 100 тысяч чалавек.

НА ФРАНТАХ У ІСПАНІІ

Іспанскае міністэрства абароны паведамае, што 10 снежня на франтах у Іспаніі нічога істотнага не адбылося.

Як адзначае агенцтва Эспань, італьянскія і германскія судны прадаўжаюць дэяткаць у Кадзікс (на поўдзены Іспаніі) велізарную колькасць ваенных прыпасаў.

Хроніка

Прэзідыум Вярхоўнага Совета СССР галасавалі тав. Лабанова П. П., народным камісарам збожжавых і жывялагадучых соўгасаў СССР.

БЫЦЬ ПАЛІТЫЧНЫМІ ДЗЕЯЧАМІ ЛЕНІНСКА-СТАЛІНСКАГА ТЫПУ!

С. П. АСТАПІЎ,
депутат Вярхоўнага Савета СССР,
намеснік начальніка Гомельскага
паравознага дэпо.

ВЫКОНВАЮ УКАЗАННІ ПРАВАДЫРА

Сёння, у першую гадзіну з дня выбараў у Вярхоўны Савет СССР, магу з задавальненнем адзначыць, што агульным у майё дзяржаўнай дзейнасці за год былі клопаты аб патрэбах працоўных.

З велізарнай колькасці фактаў і прыкладаў прывяду толькі некалькі. У м. Насовічах, Церахоўскага раёна, згарэла алтака, стварыліся невыгоды для насельніцтва ў атрыманні лясных участкаў. Да мяне звярнулася група медыцынскіх работнікаў з просьбай паскорыць будаўніцтва новай аптэкі. Па майму хадайніцтву былі паскораны вываз будаўнічага лесу для аптэкі і разгортванне будаўніцтва.

З Уваравіцкага раёна грамадзяне скардзіліся на дрэнную работу і злыжыванні ў сельскай кааперацыі. Пытанне было мною пастаўлена ў РК КП(б) і РК. Меры былі прыняты і работа кааперацыі значна палепшылася.

Да мяне звяртаюцца па розных справах — вялікіх і малых. Трэба заўважыць і правільна рэагаваць на заявы выбаршчыкаў. Калгаснікі калгаса імя Варашылава, Веткаўскага раёна, скардзіліся, што ім неасвоечасова выданы сена на прапаляні. Пракываюцца ў гэтым калгасе тры сіроты — Марочкавы пісалі, што калгас іх неасвоечасова забяспечвае прадуктамі. Удава з калгаса «Перадавік», Чачэрскага раёна, маючая 6 дзяцей, просіла дапамагчы ў рамоне электры, пабачыць каровы і дрочы. Як депутат, я высветліў кожны з гэтых фактаў у паспяховы і дабіўся станоўчага вырашэння пытанняў.

Да мяне звяртаюцца не толькі са скаргамі. Дзесяткі і сотні працоўных, вучні, студэнты пішуць аб сваім жыцці, дасягненнях на розных участках сацыялістычнага будаўніцтва.

Дзяржаўная дзейнасць депутата неадручна ад яго практычнай работы на прадпрыемстве, у калгасе, устаноўе. У гэтым годзе я з машыніста паравоза быў вылучан наместнікам начальніка Гомельскага паравознага дэпо. Каля чатырох месяцаў вучыўся ў Маскве на курсах павышэння кваліфікацыі гаспадарчых кіраўнікоў чыгуначнага транспарта. Пасля сканчэння курсоў быў на прыёме ў Л. М. Кагановіча. Сталінскі нарком даў вялікую варадую да работы. Стаўлю сваёй задачай — выканаць указанне Лявара Майсеевіча, — змагацца за паліпашэнне работы нашага Гомельскага дэпо.

Мы ў гэтым годзе атрымалі выдатнейшы падручнік для росту — гэта «Кароткі курс гісторыі ВКП(б)». Депутат у першую чаргу павінен быць у зброю ведам марксізма-ленінізма. Я па-чаў ужо вывучыць гісторыю партыі Авадольца большэвізмам — мая першая задача.

Уступачы ў другі год дэпутатскай дзейнасці, я абяцаю, што і надалей буду заўсёды выконваць указанні вялікага Сталіна аб тым, якім павінен быць дэпутат народа.



Група дэпутатаў Вярхоўнага Савета СССР, выбранага ад Беларускага народа. НА ФІДЫМКУ (злева направа): першы рад — М. Т. Філагецкі, В. П. Іванов, Е. С. Журанкова; другі рад — С. П. Астапів, А. І. Іванов, С. С. Еўмеява, Е. В. Белая.

І. Т. ЗНАЧОНАК,
депутат Вярхоўнага Савета СССР,
студэнт ВКП(б)
імя Леніна.

АВАЛОДВАЮ БОЛЬШЭВІЗМАМ

Советскі народ даверыў нам, дэпутатам, кіраваць адзінай у свеце сацыялістычнай краінай. Няма большага гонару, як істотна працаваць на карысць сваёй радзімы.

Дзяржаўная дзейнасць мая велікая розныя пытанні, а якімі звяртаюцца да мяне мае выбаршчыкі. У кожным асобным выпадку стараюся пачату справу даводзіць да канца.

Некалькі месяцаў таму назад я атрымаў пісьмо ад групы калгаснікаў Заслаўскага раёна. Яны скардзіліся на дрэнную работу Гатовіцкага сельпо. Я адразу ж выехаў на месца. Выявілася, што сельпо, атрымаўшы партыю тавараў, правяла размеркаваць іх па спіску. Фактычна тут ператварылі магазін у «закрыты размеркавальнік».

На агульным сходзе калгаснікаў і раслуцачу шлодніць такіх метадаў «гандлю». Выступіўшы калгаснікі прыводзілі лічбы рад фактаў аб злыжыванні масловых кааператараў. У выніку былі прыняты меры для аздараўлення работы сельпо.

За апошні час на старонках друку быў змешчан рад матэрыялаў аб грубым парушэнні статута сельскагаспадарчай арцелі. З такімі фактамі прышлося і мне сустрэцца. У сельскагаспадарчай арцелі «15-годдзе АДПУ», Заслаўскага раёна, адзін калгаснік прадуе на транспарце, Сям'я яго жыве ў калгасе. Праўдзіне ж арцелі без усялякіх падстаў выключыла гэта сям'я з калгаса. Гэта няправільнае рашэнне было зацверджана агульным сходам, на якім прысутнічала не больш 10—15 чалавек. Зусім ясна, што тут было дапушчана грубае парушэнне статута сельскагаспадарчай арцелі і калгаснай дэмакратыі.

На наступным агульным сходзе, у выніку раслуцачы калгаснікам сутнасць справы, было адменена гэта няправільнае рашэнне.

Цесную сувязь я падтрымліваю са сваімі выбаршчыкамі. Часта выязджаю ў раёны. Многія выбаршчыкі прыходзяць да мяне на кватэру, расказваюць аб сваёй рабоце, просіць парад, скардзіцца на няправільныя дзеянні мясцовых арганізацый. Я стараюся ўсім мерамі дапамагчы майм выбаршчыкам у вырашэнні тых ці іншых пытанняў.

Вось ужо чатыры месяцы, як я займаюся ў Вышэйшай камуністычнай сельскагаспадарчай школе імя Леніна. З першых жа дзён узяўся сур'ёзна за вучобу і дабіўся надзвычайных вынікаў. Па ўсім званым мною залікам я атрымаў адзнаку «добра» і «выдатна».

Высокае званне дэпутата Вярхоўнага Савета СССР абавязвае мяне яшчэ глыбей вывучыць марксізма-ленінізму, тэорыю, авалоць большэвізмам, каб з гонарам выканаць наваз, даны дэпутатам вялікім і мудрым Сталіным.

МАЯ СУВЯЗЬ З ВЫБАРШЧЫКАМІ

12 снежня 1937 года — незабыўны для мяне дзень. У гэты дзень я меў шчасце аддаць свой голас сталінскаму блоку камуністаў і беспартыйных. Гэты дзень незабыўны для мяне і таму, што прапоўныя Горанкай выбарчай акругі аказалі мне вялікі гонар і дзяржэ, выбраўшы дэпутатам Вярхоўнага Савета СССР.

У аснову сваёй работы я паллаў гістарычныя ўкаванні таварыша Сталіна аб тым, якім павінен быць дэпутат.

У мэтах непасрэднага кантакта з выбаршчыкамі, лепшага азнамлення з жыццём працоўных Горанкай выбарчай акругі, я неадразу выязджаў туды. Пры падрыхтоўцы да выбараў у Вярхоўны Савет СССР я прымаў удзел у выбарчай кампаніі ў Горанкім, Мясіслаўскім раёнах, пабыўшы пры гэтым у асобных сельсаветах, на занятках гуртоў па вывучэнню Канстытуцыі БССР. Я таксама, як дэпутат, прымаў удзел у выбарчай кампаніі ў г. Віцебску. Сувязь з выбаршчыкамі я падтрымліваю і праз раённыя газеты.

Як вядома, шырокае распаўсюджанне атрымала пісьмовая сувязь з выбаршчыкамі.

Калі раней да мяне звярталіся толькі выбаршчыкі Горанкай акругі, то ў апошні час мелі месца звароты да мяне і з Заходняй і Чарнігаўскай абласцей, а таксама асобных працоўных г. Віцебска. У шмат выбаршчыкі ставяць рознастайныя пытанні, пачынаючы з такіх дробязных, як пытанні аб змяшчэнні дзяцей у дзіцячыя дамы, абзначэнне пенсій старыкоў, і канчатковы сур'ёзныя сігналы аб паўпашэнні інтарсаў нашай сацыялістычнай дзяржавы. Я прывяду тут толькі асобныя прыклады.

Ветэранарны ўрач аднаго з раёнаў Чарнігаўскай вобласці тав. Шэбека звярнуўся да мяне са скаргай на рэдэнармалінацыю ў ветэранарнай рабоце. Закрануты тав. Шэбека сур'ёзна пытанні патрабавалі вырашэння з

НА ВАРЦЕ СОВЕЦКІХ ЗАКОНАУ

Прапоўныя Магілёўскай гарадской выбарчай акругі аказалі мне вялікае дзяржэ, выбраўшы сваім дэпутатам у Вярхоўны Савет СССР. Выконваючы наваз сваіх выбаршчыкаў, я і ім трымаю маю сувязь, бо ведаю, што імяна ў сувязі з масамі — залог палюбовай работы дэпутата.

За праішоўшы год мяне наведвала каля 3 тысяч выбаршчыкаў, атрымала каля 1000 пісем. Да мяне звяртаюцца па рознастайных пытаннях. Адны прыходзяць са скаргай, другія — вырашаюць якое-небудзь важнае пытанне або проста параіцца. Я заўсёды стараюся, як можна лепш задаволіць законныя патрабаванні майх выбаршчыкаў.

Грамадзянцы в. Шклоўскага раёна тав. Палюўскай муж не вылацаваў аліменты. Яна звярнулася да мяне. Праверыўшы правільнасць заявы, я пераслаў яе судыіаўскаму Шклоўскага раёна з адпаведнай прысудкай. Зараз гэта грамадзянка атрымлівае ўстаўлены ёй па закону грошы.

Адночы да мяне звярнуўся работнік магілёўскай шпужавой фабрыкі тав. Каласоўскі. З яго дачкой Тацьцянай — маладой настаўніцай Служба раёна — зварылася няшчасце — яна аслепла. На месцы прыжываюць яе ў Уваравічах. Па майму хадайніцтву хворую тэрмінова перавезлі ў Менскую поліклініку, дзе ўсталявалі патрэбнае лячэнне. Апроч таго, яна атрымала грапоўную дапамогу. Зараз Тацьцяна Каласоўская выдараўлявае.

Грамадзянцы Магілёўскага раёна, былыя работніцы саўгаса «Шпужоўка», т. Самойлава і дапамагала атрымаць належную ёй пенсію. Грамадзянцы Кавалеўскай і дапамагала прызначыць дзех на дзяхці і дзяхці сад і т. л. Умешваючыся ва ўсе гэтыя справы, мне прыходзіцца часта сустракацца з фактамі бюракратызма, парушэння со-

ветскіх законаў, якія нічога не значаць для нас, што яна павіна хутка пайці ў дэкрэтыўны воцучэс, яе зволілі пад выгляддам скарачэння штатаў, але тут-жа на яе месца ўзялі другую. Прышлося напоўніць работнікам пракуратуры, што советскія законы пісаны і для іх, і што выкананне гэтых законаў з'яўляецца і для работнікаў пракуратуры таксама абавязковым. Зараз тав. Самойлава адоўлена на рабоце.

Група выбаршчыкаў мадэрэй напісала мне пісьмо аб дрэннай рабоце магілёўскай гарадской дзіцячай кансультацыі (влікая чарга, недолжко урачоў і т. д.). Праверыўшы гэту заяву, я паставіла перад гарадскім аддзелам аховы здароўя пытанне аб паліпашэнні медыцынскага і культурнага абслугоўвання кансультацыі. Зараз наведзены парадэк, асоўныя недахопы ліквідаваны. Кансультацыя ўкамплектавана медработнікамі.

Такіх прыкладаў можна прывесці многа. Асобна я хачу расказаць аб сваёй рабоце на вытворчасці. Я з'яўляюся інструктарам стаханавіцкай метаду работы ў магілёўскай шпужавой фабрыцы. За тры месяцы, што знаходжуся на гэтай пасадзе, я навучыла стаханавіцкім метадам работы многіх работніц. Зараз я ўзяла шэфства над групай маладых работніц.

Прадэжаю працаваць і над павышэннем свайго ўласнага палітычнага і агульнаадукацыйнага ўзроўню, — вучуся ў маскоўскім заводным інстытуце гаспадарнікаў. Прыступіла да самастойнага вывучэння «Кароткага курса гісторыі ВКП(б)».

Г. Я. БЕЛКІН,

депутат Вярхоўнага Савета СССР,
прафесар Віцебскага
ветэрынарнага інстытута.

Я звярнуўся з пісьмом да наркома земляробства Саюза ССР тав. Бенедзіктава ў мэтах вырашэння прынятых пытанняў ветэрынарнай работы.

Сярод пісем ёсць і такія, якія сігналююць аб парушэнні неадпаведнасці сацыялістычнай уласнасці. Так, напрыклад, мне сігналізавалі, што ў калгасе «Чырвоная руна», Мясіслаўскага раёна, не ўсё добра. Пры расследаванні прыведзеныя ў скаргі факты ў асноўным пацвердзіліся. Па прысланых мне вестках, справа аб злыжыванні ў калгасе перадава ў пракуратуру для прыняжэння вяртаецца да адказнасці.

У радзе выпадкаў працоўныя скардзіцца на нячыстую адносіны кіраўнікоў асобных мясцовых арганізацый да надзвычайных патрабаванняў грамадзян. Напрыклад, грамадзянкам В. І. Г. (Міхасюк) — адна хворая туберкулёзам, другая — інвалід трэцяй катэгорыі — адмовілі ў прыёме іх дзяцей у дзіцячы дом. Патрабавалася маё ўмяшанне, каб вырашыць станова гэта пытанне.

Вось дзяржа тав. С. скардзіцца на няправільнае рашэнне гарадскага суда па пытанню аб падзеле маёмасці з былым мужам. Я звярнуўся ў адпаведны інстанцыі, справа была ўважліва разгледжана і закончылася задавальняльным іскам грамадзянін С.

Кожную скаргу неабходна старанна разглядаць, удумачна ва ўсе дэталі для таго, каб правільна рэагаваць. Вывапч часамі выпадкі звароту з неадпаведнасцю абгрунтаванымі скаргамі — тут прыходзіцца даваць скаргнікам адпаведныя раслуцачыні.

У заключэнне хочацца выказаць пажаданне аб тым, каб дэпутаты часцей дзяхцілі вопытам сваёй работы на старонках нашага рэспубліканскага друку. Такі абмен вопытам значна дапаможа ў рабоце кожнага з нас.

Н. П. ЛІСУНОВА,

депутат Вярхоўнага Савета СССР,
інструктар стаханавіцкай метаду работы
магілёўскай шпужавой фабрыцы.

Працоўныя Магілёўскай гарадской выбарчай акругі аказалі мне вялікае дзяржэ, выбраўшы сваім дэпутатам у Вярхоўны Савет СССР. Выконваючы наваз сваіх выбаршчыкаў, я і ім трымаю маю сувязь, бо ведаю, што імяна ў сувязі з масамі — залог палюбовай работы дэпутата.

За праішоўшы год мяне наведвала каля 3 тысяч выбаршчыкаў, атрымала каля 1000 пісем. Да мяне звяртаюцца па рознастайных пытаннях. Адны прыходзяць са скаргай, другія — вырашаюць якое-небудзь важнае пытанне або проста параіцца. Я заўсёды стараюся, як можна лепш задаволіць законныя патрабаванні майх выбаршчыкаў.

Грамадзянцы в. Шклоўскага раёна тав. Палюўскай муж не вылацаваў аліменты. Яна звярнулася да мяне. Праверыўшы правільнасць заявы, я пераслаў яе судыіаўскаму Шклоўскага раёна з адпаведнай прысудкай. Зараз гэта грамадзянка атрымлівае ўстаўлены ёй па закону грошы.

Адночы да мяне звярнуўся работнік магілёўскай шпужавой фабрыкі тав. Каласоўскі. З яго дачкой Тацьцянай — маладой настаўніцай Служба раёна — зварылася няшчасце — яна аслепла. На месцы прыжываюць яе ў Уваравічах. Па майму хадайніцтву хворую тэрмінова перавезлі ў Менскую поліклініку, дзе ўсталявалі патрэбнае лячэнне. Апроч таго, яна атрымала грапоўную дапамогу. Зараз Тацьцяна Каласоўская выдараўлявае.

Грамадзянцы Магілёўскага раёна, былыя работніцы саўгаса «Шпужоўка», т. Самойлава і дапамагала атрымаць належную ёй пенсію. Грамадзянцы Кавалеўскай і дапамагала прызначыць дзех на дзяхці і дзяхці сад і т. л. Умешваючыся ва ўсе гэтыя справы, мне прыходзіцца часта сустракацца з фактамі бюракратызма, парушэння со-

ветскіх законаў, якія нічога не значаць для нас, што яна павіна хутка пайці ў дэкрэтыўны воцучэс, яе зволілі пад выгляддам скарачэння штатаў, але тут-жа на яе месца ўзялі другую. Прышлося напоўніць работнікам пракуратуры, што советскія законы пісаны і для іх, і што выкананне гэтых законаў з'яўляецца і для работнікаў пракуратуры таксама абавязковым. Зараз тав. Самойлава адоўлена на рабоце.

Група выбаршчыкаў мадэрэй напісала мне пісьмо аб дрэннай рабоце магілёўскай гарадской дзіцячай кансультацыі (влікая чарга, недолжко урачоў і т. д.). Праверыўшы гэту заяву, я паставіла перад гарадскім аддзелам аховы здароўя пытанне аб паліпашэнні медыцынскага і культурнага абслугоўвання кансультацыі. Зараз наведзены парадэк, асоўныя недахопы ліквідаваны. Кансультацыя ўкамплектавана медработнікамі.

Такіх прыкладаў можна прывесці многа. Асобна я хачу расказаць аб сваёй рабоце на вытворчасці. Я з'яўляюся інструктарам стаханавіцкай метаду работы ў магілёўскай шпужавой фабрыцы. За тры месяцы, што знаходжуся на гэтай пасадзе, я навучыла стаханавіцкім метадам работы многіх работніц. Зараз я ўзяла шэфства над групай маладых работніц.

Прадэжаю працаваць і над павышэннем свайго ўласнага палітычнага і агульнаадукацыйнага ўзроўню, — вучуся ў маскоўскім заводным інстытуце гаспадарнікаў. Прыступіла да самастойнага вывучэння «Кароткага курса гісторыі ВКП(б)».

Г. В. АЛЬШУЛЕР,

ДЕПУТАТ ВЯРХОЎНАГА СОВЕТА СССР, СТУДЭНТ ХАРКАЎСКАЯ ПРОМАКАДЭМІІ ІМЯ СТАЛІНА

ГОД ВЫДАТНЫХ ПАДЗЕЙ

14 снежня 1937 г.

Сёння на пасяджэнні Гомельскай сельскай акруговай камісіі па выбарах у Савет Саюза мне ўручылі пасведчанне аб тым, што я выбар дэпутатам Вярхоўнага Савета СССР. У гэты дні выбараў я многа думаў аб сваім жыццёвым шляху. Сын рагачоўскага пачініка, раданы работнік-столляр Гомельскага — ці мог я маршыць аб такім высокім гонары, аб такім велізарным давер'і народа! Сэрца поўна ўдзячнасці да партыі, урада, вялікага Сталіна, так любюўна ўзімаючых людзей да неадсягальных, здавалася б, вышшых. Гэта адчувае кожны працоўны, і таму ў незабыўны дзень 12 снежня ўвесь народ так дружна галасавалі за кандыдатаў блока камуністаў і беспартыйных.

10 студзеня 1938 года.

Упершыню ў жыцці я ўбачыў Маскву — сталіцу нашай дарагой сацыялістычнай радзімы. З вялікім хваляваннем і радасным пачуццём прыходзілі мы, дэпутаты ад БССР, на Першую Сесію першага ў свеце сацыялістычнага парламента дзяржавы рабочых і сялян. Першая думка, першае жаданне кожнага з нас — хутчэй убачыць таго, хто даў нам такое багатае, радаснае і шчаслівае жыццё — убачыць таварыша Сталіна.

12 студзеня.

З мяне аб напым дарагім правяду — Сталіне мы прыйшлі ў Крэмл. Мінуты адзіліся гадзінамі. Усе дэпутаты — прадстаўнікі ўсіх рэспублік Саюза, натхнёны адным па-

(3 ДЗЕННІКА)

чущём, сабраліся на дзве гадзіны рэвалюцыі. Погляды ўсіх звернуты туды, адкуль павінен з'явіцца таварыш Сталін.

Надыйшла самая ўрачыстая мінута. З бакавых дзявер'яў у ложу ўвайшоў таварыш Сталін у суправаджэнні сваіх бліжэйшых саратнікаў. Велізарная хваля радасці пракляпілася за зале. Мы ўсе доўга апладравалі, дэпутаты на розных мовах віталі вялікага Сталіна і яго саратнікаў.

Ажыццявілася мая мара — я ўбачыў вялікага Сталіна. Гэты дзень ніколі, ніколі ў жыцці не згладзіцца з майё памяці.

24 студзеня.

Поезд імчыцца ў напрамку да Гомеля. Я поўны веперадаваемых уражанняў аб Маскве, Крэмл, рабоце Першай Сесіі. Новым чалавекам вяртаюся да дому — з незвычайным прылівам энергіі і жаданнем працаваць і працаваць на карысць нашай радзімы.

25 студзеня.

Сёння выступіў са справаздачай аб рабоце Першай Сесіі перад калектывам рабочых ролдлага завода Гомельскага Рабочыя цікавіліся ўсімі дэталіамі работы Сесіі, усе пачалі аб Сталіне, Молатаве, Кагановічу, Варашылаве.

26 лютага.

Месяц праішоў з часу прыезда з Масквы. Я рабіў справаздачы на сходах працоўных Церахоўскага, Добрушскага, Будакашальскага, Уваравіцкага

умоўна, павінен пайці лепш. Трэба будзе прасачыць.

31 мая.

Дэпутат — слуга народа. Гэтая ўкаванія вялікага Сталіна я ніколі не забываю, асабліва калі атрымліваю асабістыя скаргі выбаршчыкаў, або калі справа ідзе аб патрэбах насельніцтва. Надаўна атрымаў скаргу ад настаўнікаў, якія пражываюць ва Уваравічах. Іх няправільна пазбавілі прысядзібных участкаў. Як дэпутат, я звярнуўся ў РК і справа была ўладжана.

Калгаснік калгаса «Чырвоная руна», Церахоўскага раёна, скардзіўся, што яму адмовілі даць каня, каб узраць прысядзібныя ўчастак. Я па тэлефону дазваўся ў праўдзіне калгаса і ўрогуляваў гэта «буйнае» пытанне.

Да мяне звярнуўся выбаршчык не майё акругі — работнік-столляр гомельскага хлебакамбіната тав. Фудэль. Ён увёс калітоўную рэпалітатарскую прапанову, якая дае значную эканомію вытворчасці. Але камусці яму затрымліваюць выплату аўтарскага прэм'і. Умяшанне дэпутата паклала канец цяганню.

24 чэрвеня.

Складалася і рознастайная дзейнасць дэпутата. Жыццё вучыць. Я адчуваю, што вырас на рабоце, мне стала лёгкай разабрацца ў абстунітых мяне дзяржаўных справах. Штодзённа атрымліваю вялікую пошту.

Сутыкнуўся з выключным фактам. Мясотэчка Падабранка, Церахоўскага раёна, размешчана па суседзтву з мя стоткам Дабранка (УССР). Варожыя элементы сялі нацыянальнае розні, дайшло да абіяння дзяцей адной школы. Не глядзячы на сігналы друку, мясцовыя арганізацыі не змагаліся з хуліганамі. Яна, што тут трэба было мяне дзейнічаць. Як дэпутат, я патрабаваў ад чарнігаўскіх абласных арганізацый прыняць неадкладных і

энергічных мер. Рад работнікаў быў зняць з работы, хуліганы адданы пал суд.

5 ліпеня.

Сталінская Канстытуцыя ўзакончвае права на матэрыяльнае забяспечэнне ў старасці, а таксама ў выпадку хваробы і страты працаздольнасці. Працоўны ў сабе, асабліва адчувае сілу гэтага выдатнага закона. Дзесяткі старыкоў і інвалідаў атрымалі публікі на курорты, у дамы адпачынку і санаторыі, атрымліваюць матэрыяльную дапамогу. Ад іх часта чуося гарачыя словы ўдзячнасці партыі большэвікоў, вялікаму Сталіну.

21 жніўня.

Зноў у Маскве. Прыехаў на Другую Сесію Вярхоўнага Савета СССР. Цяпер кожны з нас адчувае сябе не навічком, а дзяржаўным дзеячом, узрашчаным і выхаваным вялікім і родным Сталіным.

З выключным аднадумцам мы абмеркавалі і зацвердзілі дзяржаўны бюджэт, прынялі такія выдатныя законы сацыялістычнай дзяржавы, як аб грамадзянстве СССР, аб судадзвестнасці і інш.

15 верасня.

Для мяне, як і для ўсіх дэпутатаў, вольны дзень прывабныя ў Крэмл — вялікая школа, школа сталінскага стылю работы.

Свяшчэнны абавязак кожнага дэпутата — змагацца з парушэннямі рэвалюцыянальнай канстытуцыі. У грамадзяніна М. з Будакашальскага раёна незакон на і'ялі маёмасці і грошы — 554 рублі. Справа, зразумела, не дзяржаўна адказна і я патрабаваў ад раённых арганізацый неадкладнага разбору яе. Грамадзяніну М. звернута ўсё і'ятае.

20 кастрычніка.

Дэпутатская дзейнасць — вялікая практычная школа. Вядома, я многа вырас.

Але ўсё-ж такі з кожным днём адчуваеш усё больш і больш, што неабходна вучыцца, вучыцца і вучыцца. Сваю работу я спалучаю з вучобай. Да мяне на кватэру прыходзіць настаўніца.

16 лістапада.

Які гэта шчаслівы год — год выдатных падзей у майм жыцці! Год, які падняў мяне, асабіста і сацыяльна, да першай ступені ад раловага столыра да дзяржаўнага дзеяча. У студзені я быў прынят кандыдатам у члены ВКП(б). Сёння я атрымаў білет члена партыі Леніна — Сталіна. Сэрца поўна радасных пачуццяў. Я горды і шчаслівы быць членам большэвіцкай партыі. Клянусь ўсе свае сілы аддаць за справу партыі, якая дала нам шчаслівае жыццё, падняла нас з нізоў да вышшых шчасця.

20 лістапада.

Сёння — першы дзень заняткаў у промакадэміі. Слухаў лекцыі па Гісторыі ВКП(б) і матэматыцы. Буду настойліва вучыцца, каб апраўдаць давер'і краіны, каб быць ай яшчэ больш дзяржаўным.

У гэты дні з абурэннем чытаў ў газетах аб праследваннях яўрэяў у фашыскай Германіі. А ў нас, у нашай цудоўнай радзіме, я, работнік-столляр, з'яўляюся дзяржаўным дзеячом, студэнтам Промкадэміі. Успомніўся Крэмл, залоўнены прадстаўнікам усіх нацыянальнасцей СССР. Дружнай сям'яй, пад кіраўніцтвам партыі большэвікоў і вялікага Сталіна ўсе народы СССР будуць сваё светлае, радаснае жыццё.

Якое шчасце быць верным сынам савецкага народа, верным сынам партыі Леніна — Сталіна!

